

# проза

проза

## Міра Лукша



...дзяўчыне ўжо абрыйда  
рабіць з мужыкоў чалавекаў...

## Акно

*Навэла*

Мастак стаяў ля падрамніка і паліў «Беламорканал». Сыціскаў папяросу ў няроўных, пажаўцелых ад тытуно зубах, а потым адплёўваў недапалак проста пад ногі на стаптаную да чорнага пяску траву і прыкурваў новую – са скамечанага пачку. Спрытна вылоўліваў папяросу пальцамі левай рукі, утыкаў яе ў съпечаныя вусны, пstryкаў запальнічкай. На малы палец левай рукі ў мастака была падчэпленая палітра, у правай руцэ ён трymаў пэндзаль, і выгляд, з якім маляваў і паліў мастак, заварожваў дзяўчыну з анёлам, што сядзела на ганку. Мастак маляваў – вытоптваючи чорную съцежку на падворку – дзяўчыну з драўляным анёлам, што сядзела на ганачку хаты ягонай матулі. Анёльчык быў драўляны, парэпаны

ад старасыці, і раней часта ён быў элементам мастаковых карцінаў і большасыці партрэтаў. А дзяўчына была цяжарная. Усе ведалі: шасьцімесячнае дзіцё ў ёй — нашчадак мастака. Нарадзіцца мейся хлопчык. Мастак чытаў французскіх паэтаў, Караткевіча і вершы дзяўчыны, глядзеў альбомы з сусветным мастацтвам, вешаў карціны ў пунцы на матулінм падворку і ня мог паверыць, што ў яго будзе яшчэ адзін сын. Матуля прыносіла дзяўчыне жоўтыя яблыкі і прасіла, каб яна не кідала мастака. Матуля была калісці настаўніцай пад Магілёвам, вучыла дзяцей геаграфіі ды гісторыі. Цяпер палола, палівала, а потым зьбірала плён са сваіх сотак пад Менскам, карміла дзяцей і ўнукаў ды чакала новага дзіцяці. Яно мела быць сэнсам жыцця яе найстарэйшага сына, які стаў, кажуць, выдатным мастаком. Матуля тлумачыла дзяўчыне, што гарэлка шкодзіць усім беларусам. Славянам. Перш за ўсё мужчинам. Меў нарадзіцца яшчэ адзін беларус. Дзяўчына чытала Караткевіча, седзячы на ганку, а на яе левай далоні сядзеў анёл. У куце ганку па сваёй разбудаванай павучыне сноўдаўся самавіты павук, у нітках сохлі памерлія мухі. Павук чакаў асу. Аса сядзела на жоўтым яблыку, кружляла вакол чарнавалосай галавы дзяўчыны і драўлянай кучаравай макаўкі анёла. Дзяўчына ня мела права варухнуцца, каб не зъмяніцца план карціны, што маляваў ейны стары каханак, з якім яна пачала сустракацца зусім нядаўна. Чытала пра ладдзю роспачы, а пад яе павекамі, па якіх коўзаліся сонечныя зайчыкі, расквіталі вочы. Гэта мелі быць вочы яе дзіцяткі, што паціхен'ку варушылася ў жываце, нагрэтым жнівеньскім сонцам, якое песыціла ўсю Беларусь — і гарады, і вёскі, лясы, палі ды блакітныя азёры, сялянаў, гараджанаў, і кудлатага мастака, што бегаў з пэндзлем каля ганку, і нават самога презідэнта, які дзесьці ў сталіцы думаў аб народзе. Але гэта былі і Алесевы вочы. Алесь — яшчэ студэнт, трэба яго карміць ды рабіць з яго чалавека. Дзяўчыне ўжо абрыйдла рабіць з мужыкоў чалавекаў. Дзяўчына проста кахала.

Павук дачакаўся — непрытомная ад летніх пахаў цяжкая залатая аса трапіла ў пастку. Дзяўчына съціснула вусны — не магла закрыць вушэй ад спачатку злоснага, пасыля роспачнага асінага енку: у адной далоні трымала шосты том Караткевіча, на другой сядзеў анёл. Стомлены задаволены павук, распрастаўшы лапы, адпачываў: аса, абматаная як шпулька ніткай, цяжка падрыгвала ў калысцы з моцнага павучыння. Дзяўчына ўспомніла штосьці з прачытанага: няма ў прыродзе і тэхніцы мацнейшай тканіны, чым павуковы выраб.

— Намалюй яшчэ акно, — папрасіла дзяўчына ў мастака, які за яе сыпінай на карціне пачаў выводзіць парэпаныя съцены ганачка, з якіх лупіліся рознакаляровыя слай алайнай фарбы.

Мастак выплюнou на съцежку мокры “Беламорканал” і відушчымі залатымі вачмі ўбачыў за збалелымі дзяўчымі плячыма празрыстую блакітную летнюю шыбу. На палітры алеем бліснула сінька.

Перад рудою разматляю барадою мастака вырастала акно. Спа-

чатку акалялася яно белай рамай, пасъля вылузнулася з-за яе. Першы паляцеў у акно ўпушчаны з абамлелай рукі дзяўчыны анёл. Ён урэшце мог распрастаць крылы і адчуць сапраўдную анёльскую бязважнасць. Ён вызваліўся з драўніны, якая была дрэвам, мела корань, камель і крону. Дзяўчына ціха сышла з кадру, адчуваючы стому асы, павука, сонца і дзіцяткі, якое варухнулася, убачыўши праз абалонкі, што яшчэ не выпускалі яго з мамы, вялікае съятло і волю.

На палатне было яно. Акно.

Мастак рушыў вытаптанай съежкай наперад, з пацэленым пэндзлем, з якога сплывала блакітная кропля, і выйшаў.

Казалі, што гэта ён загінуў, выпаўшы нецвярозым праз расчыненае акно. Але, мабыць, гэта быў ня той мастак. Дзяўчына з анёлам ня выйшла з рамы. Анёл горбіцца ў галерэі. Мастак малюе цяпер малінавыя целы старых банкірак. Дзяўчына гадуе дзіцятка, падобнае да ўсіх, каго кахала. А презідэнт у сталіцы думае аб народзе.

